

ГАРАЧАЕ ПРЫВІТАННЕ ЎДЗЕЛЬНІКАМ УСЕСАЮЗНАЙ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ КАНФЕРЭНЦЫ! «ПЫТАННІ ЭКАНОМІКІ І АРГАНІЗАЦЫІ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ!»

ГОМЕЛЬСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ



ГАЗЕТА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

№ 32 (819)

Аўторак, 3 снежня 1991 г.

Газета заснавана
ў верасні 1969 года

Выходзіць раз у тыдзень

Цана
3 кап.

СЕННЯ ў Гомелі пачне сваю работу Усесаюзная навукова-практычна канферэнцыя «Пытанні эканомікі і арганізацыі інфарматычных тэхналогій». На працы чатырох дзён яна будзе праходзіць у Беларускім агентстве навукова-тэхнічнай і дзяловай інфармацыі, а таксама ў корпусе філічнай факультета нашага ўніверсітэта.

Арганізація канферэнцыі камітэт у складзе: І. В. Максімей, д. т. н., прафесар (старшыня); С. Д. Бадруноў, к. э. н., БелАНТДІ, г. Гомель (нам. старшыня); Р. С. Галеў, к. т. н., дацант ГДУ імя Ф. Скарыны (вучоны сакратар); члены: І. В. Сергіенка, акадэмік АН УССР, д. ф.-м. н., прафесар ІК АНУ, г. Кіеў; М. І. Нечапурэнка, д. ф.-м. н., прафесар ВЦ СААН, г. Навасібрск; І. О. Аўтамян, д. т. н., прафесар, МІФІ, г. Москва; П. І. Братухін, д. т. н., прафесар, НДІ ПВТІ, г. Москва; В. В. Сапецкі, д. ф.-м. н., КДУ, г. Кіеў; Ю. С. Харын, д. ф.-м. н., прафесар БДУ імя У. І. Леніна, г. Мінск; В. Г. Харацьскі, д. т. н., прафесар ІОМ СААН, г. Навасібрск; А. І. Семяноў, к. т. н., БНТЦ РБ «Радыёметр», г. Мінск.

Работа канферэнцыі будзе праходзіць па сектыях: «Эканоміка інфарматычных тэхналогій», «Арганізацыя вытворчайнага процесу інфарматычных тэхналогій», «Праектаванне, дыягностыка і надзейнасць інфарматычных тэхналогій», «Тэхналогія апрацоўкі даных і аналітычнага мадэлявання», «Сродкі аўтаматызацыі мадэлявання інфарматычных тэхна-

АБАГУЛІМ НАКОПЛЕНЫ ВОПЫТ

логій», «Імітацыйныя мадэлі інфарматычных тэхналогій», «Інфарматычныя тэхналогіі ў экалогіі», «Матэматычныя методы ў інфарматычных тэхналогіях».

На восьмі сектыях плануецца за- слухаць 125 дакладаў 205 аўтараў. Тэзісы дакладаў, дасланы з 15-ці гарадоў краіны і апублікаваны ў працах канферэнцыі (І і ІІ тамы), дасланы з 42-х арганізацый. У рабоце канферэнцыі выказалі жаданне прыняць удзел 1 даслалі тэзісы 32 дактары навук і прафесары вядучых ВНУ краіны і акадэмій навук піші рэспублік, 76 кандыдатаў навук, 10 студэнтаў ГДУ імя Ф. Скарыны. Акрамя сектычных дакладаў будуть заслушаны дэманстрацыйныя дакладаў вядучых спецыялістаў краіны.

У час канферэнцыі будзе праца- ваць выстава-продаж праграмных прадуктаў, на якой яе ўдзельнікі зможуць прападманістрація работу праграмных вырабаў і заключыць кан- тракты на іх продаж.

Правядзенне канферэнцыі ставіць сваі мэтай абагульненне вопыту работы вядучых спецыялістаў краіны ў розных галінах, прымененне інфарматычных тэхналогій і вытворчай тэхнікі даных і аналітычнага мадэлявання, «Сродкі аўтаматызацыі

на сектыях плануеца заслугоўца 40 дакладаў ад 54-х супрацоўнікаў матэматычнага, эканамічнага і фізічнага факультетаў. Праграмны камітэт звязаеца да прафесарска-выкладчыцкага камітэту і супрацоўнікаў ГДУ з просьбай атрымліць ўключыцца ў работу канферэнцыі. На нашу думку, на ёй можна будзе атрымліць найноўшую інфармацыю па распрацоўках праграмных прадуктаў, аз- ёміца з вопытам выкарыстання ўніверсальных праграмных сродкаў, а таксама атрымаць інфармацыю аб арыгінальных распрацоўках айчынных аўтараў у галіне інфарматыкі. На выстава-продажу можна будзе акцэсліць кола сучасных патрабаванняў, якія прад'яўляюцца да праграмных вырабаў, а таксама даведацца пра кан'юнктuru і попыт на іх.

Студэнты матэматычных прыкладных спецыяльнасцей зможуць больш акрэслена ўсвядоміць бліжэйшую перспектыву, кола абавязкаў і ўмовы будучай сваёй работы.

Выкладчыкі і супрацоўнікі ўніверсітэта будуть мець магчымасць абмяняцца вопытам выкладання матэматычных і прыкладных дысцыплін са спецыялістамі, якія працуяць у вядучых ВНУ краіны, акадэмічных і галіновых НДІ, а таксама ў спецыялізаваных КБ і на прадпрыемствах. Прадставіцца таксама магчымасць за-

ключыць контракты і прадэманстрація ўласных інфарматычных і праграмных прадуктаў на выстаўцы-продажу, якая адбудзеца ў час работы канферэнцыі.

І. МАКСІМЕЙ,
д. т. н., прафесар, загадчык кафедры МПК.

ПРАГРАМА РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫ

3 снежня — адкрыццё канферэнцыі ў 10.00.

Пленарныя даклады вядучых спецыялістаў — 11.00—13.00.

Работа па сектыях — 14.30—17.30.

4 снежня — пленарныя даклады — 9.00—11.30.

Дэманстрацыя праграмных прадуктаў — 11.30—13.30.

Работа па сектыях — 14.30—17.30.

5 снежня — пленарныя даклады — 9.00—12.00.

Дэманстрацыя праграмных прадуктаў — 12.00—13.30.

Агульная дыскусія — 14.30—16.00.

Закрыцце канферэнцыі — 16.00—18.00.

6 снежня — экспурсіі — 9.00—13.30.

Дэманстрацыя праграмных прадуктаў — 14.30—16.00.

Знаёмства з кафедрамі матэматычнага факультета ГДУ імя Ф. Скарыны — 16.00—18.00. (Чытайце аб іх на 2-й старонцы сенняшняга нумара нашай газеты).

Адраджэнне традыцый

ДУШУ РУБЛЁМ НЕ ЗАМЕНИШ

торак у сценах ГДУ шырокая вядомага пісьменніка Беларусі, грамадскага дзеяча, прафесара Ніла Глебіча. Ба ўніверсітэце ён бываў, і не аднойчы. Але на гэты раз усіх, хто прыйшоў на сустэречу з ім, — студэнтаў, выкладчыкаў, настаўнікаў школ г. Гомеля — цікавілі перш за ўсё яго думкі і меркаванія па пытаннях адукцыі, культуры, нашай гісторычнай спадчыны, бо ў парламенце рэспублікі Ніл Глебіч узначальвае работу камісіі, якая займаецца менавіта гэтымі прамлемамі.

Наша вышэйшая школа, народная адукцыя перажываюць цяпер вельмі цяжкія часы. Выкладчыкі ВНУ, настаўнікі школ адчуваюць гэта па сабе, бо іх самаадданая праца па вартасці не ацэньваецца, а ўзвечнень навучання студэнтаў і школьнікаў нельга павысіць з-за ўбогай матэрыяльна-тэхнічнай базы. І наогул, усе мы апянулася ў эканамічным, палітычным хаосе, у якім урад краіны, нашай рэспублікі пакуль, на жаль, не да духунаўшися. Аб гэтым з болем гаварыў Н. Глебіч. Ён зрабіў і такое парадуннанне: пасля вайны па

ўзроўню адукцыі, яе эфектыўнасці мы займалі траце месца ў свеце, цяпер жа знаходзіміся недзе паміж 40-м і 50-м. Чаму так адбылося? Усе разумныя людзі ў свеце не шкадуюць грошей на адукцыю, культуру, распрацоўку найноўшых тэхналогій. У нас жа на гэта сродкаў чамусыці не знаходзіцца.

Што ж можа зрабіць сёня парламенцкая камісія нашай рэспублікі па адукцыі, культуры і захаванню гісторычнай спадчыны, калі яе старшыня шмат разоў, даводзіцца паўтараць на ўсіх малых і вялікіх форумах: «Не пашкадуем грошай на адукцыю, выйдзем з тупіка», але думку гэтую ніяк не хочуць зразумець ні парламент, ні ўрад. Усё наша далейшае жыццё залежыць ад таго, якога мы выхаваем чалавека. Калі мы ўзялі курс на вінчаныя адносіны, гэта не значыць, што душу чалавека можна замяніць доларамі ці рублём. Чалавек павінен заставацца чалавекам. Гэтыя выкарыстаныя пісьменнікам думкі не маглі не крануць сэрцы і сеніяшніх настаўнікаў, і студэн-

таў, у якіх педагогічна праца яшчэ наперадзе.

Вывесці адукцыю з таго крызіснага становішча, у якім яна сёня апынулася, у пэўнай ступені дапаможа Закон «Аб адукцыі ў Рэспубліцы Беларусь», які распрацавала камісія на чале з Н. Глебічам і прынятая Вярхоўным Саветам Беларусі. Для шырокага азнямлення з ім ён быў нядайна апублікаваны ў друку. Улічваючы зацікаўленую аўдыторыю, Н. Глебіч расказаў аб працы над законам больш падрабязна. Адзначыў пры гэтым, якія нялгайкай была гэта работа. Закон не прадугледжвае ўсё ў дэталях, ён вызначае агульныя палажэнні. На яго аснове будуть створаны падзаконныя акты, пэўную крэктроўку ў яго будзе ўношыць і само жыццё.

Тыя ўдзельнікі сустэречы, якія ўжо азняміліся з Законам аб адукцыі, задавалі Н. Глебічу ўзмікшы ў іх пытанні, на якія атрымалі вічарнальныя адказы. Многія з прысутных дзяліліся з гостемі свай занепакоенасцю тым, што ў рэспубліцы марудна выкони-

вацца дзяржаўная программа аб мовах, з чым Н. Глебіч не мог не пагадзіцца. Іншых цікавіла, калі ж, нарашце, будзе прызначаны новы міністр народнай адукцыі Беларусі, і чы рыхтуючы да выдання новыя дапаможнікі па гісторыі нашай рэспублікі і многе інш. Ніводнае зададзеное пытанне не засталося па-за ўвагай пісьменніка і народнага депутата.

Усе мы стаміліся ад палітыкі, шматлікіх праблем, без якіх цяпер не абыходзіцца наўгароды нашіх родзяных. І на гэтым сустэречы размова ішла аб іх. Тому як глыбокі свежай вады сталі для ўсіх вершаваныя радкі, якія чытаў у заключэнні пазіціўныя пісьменнікі. Аўдыторыя ўспрымала гэтага чалавека, які толькі некалькі хвілін назад быў мудрым палітыкам, ужо як тонакага лірыка. І такое арганічнае адзінства яшчэ больш прывабляла да сябе.

Цéплья і ўдзячныя слова ад імя ўсіх прысутных ганароваваму і жаданому гостю выказалі рэктар універсітэта прафесар Л. А. Шамяtkоў, заслужаны дзеяч навукі Беларусі прафесар У. В. Анічэнка, студэнты, якія ўручылі пісьменніку кветкі.

Т. ДУБЯК.

ДА ЎАГІ ЎДЗЕЛЬНІКАУ УСЕСАЮЗНАЙ НАВУКОВА-ПРАКТИЧНАЙ КАНФЕРЕНЦЫІ

ЗНАЁМЦЕСЯ: МАТЕМАТИЧНЫ ФАКУЛЬТЕТ ГДУ ІМЯ Ф. СКАРЫНЫ

Математычны факультэт — ста-
рэйшы ў Гомельскім дзяржуніверсі-
тэце. Гісторыя факультета бярэ свой
пачатак з моманту стварэння ў Го-
меле педагогічнага інстытута, пера-
творанага ў 1969 годзе ў дзяржаўны
універсітэт.

Сёння факультэт вядзе падрыхтоў-
ку студэнтаў па дзвюх спецыяльнас-
цях:

01.01 — математыка (дзённае 1 за-
вочнае аддзяленне);

02.04 — праграмнае забеспечэнне
вылічальнай тэхнікі і аўтаматыза-
ваных сістэм (дзённае навучанне).

Па дзённай форме вучыцца больш
500 студэнтаў.

Спеціяльнасць 01.01 — матема-
тыка (прыём — 75 чал.). Кваліфіка-
цыя — математык, выкладчык (педа-
гагічнае аддзяленне).

Спеціялізацыі:

— алгебра і тэорыя лічбаў (кафед-
ра алгебры і геаметрыі);

— дыферэнцыяльныя ураўненіні
(кафедра дыферэнцыяльных ураўнен-
ній);

— математычны аналіз (кафедра
математычнага аналізу);

— вылічальная математыка (ка-
федра вылічальнаі математыкі і пра-
граміравання);

— математычнае і праграмнае забес-
печэнне вылічальных машын і аў-
таматызаваных сістэм (кафедра ма-
тематычных проблем кіравання).

Спеціяльнасць 22.04 ПЗ ВТ і АС
(прыём — 50 чал.).

Кваліфікацыя — інжынер-прагра-
міст.

Спеціялізацыі:

— сістэмнае праграмнае забеспечэн-

не (кафедра математычных проблем
кіравання);

— праграмнае забеспечэнне сістэм
аўтаматызацыі праектавання (кафед-
ра вылічальнай математыкі і прагра-
міравання).

Вучэбны працэс на факультэце
ажыццяўляюць каля 80 выкладчыкаў,
больш паловы якіх маюць вучоныя
ступені і званні. На факультэце вя-
дуць заняткі член-карэспандэнт АН
РБ, доктар фізіка-математычных
наук, прафесар Л. А. Шамятаў, ака-
дэмік АПН СССР прафесар І. Ф.
Харламаў.

Структура факультэта

Дэканат — дэкан — Арлоў Ула-
дзімір Васілевіч, дацэнт, к. ф.-м. н.
тэхнічных навук.

Кафедры:

— алгебры і геаметрыі:
Заг. кафедры — Манахай Віктар
Сцяпанавіч, дацэнт, к. ф.-м. н. (д.
ф.-м. н. — 1, к. ф.-м. н. — 2, асістэнтаў — 6).

Напрамкі навуковых даследаван-
няў — распрацоўка новага навукова-
га нафрунку ў тэорыі алгебраічных
сістэм; даследаванне прымітыва зам-
кнутых падфармацый універсалных
алгебр, фармацый універсалных
алгебр з дапаўненім падфармацый
і насычаных фармацый групп і
іншых сістэм (кіраўнік член-кар. АН
РБ Шамятаў Л. А.).

— вышэйшай математыкі:
Заг. кафедры — СЕМЯНЧУК
Уладзімір Мікалаевіч, дацэнт, к. ф.-
м. н.

(д. ф. — м. н. — 1, к. ф. — м. н.
— 2, асістэнтаў — 6).

Напрамкі навуковых даследаван-
няў — тэорыя масавага абслугоўван-
ня; математычнае мадэляванне фізі-
ка-тэхнічных сістэм.

— вылічальнай математыкі і пра-
граміравання:

Заг. кафедры — ЖАДАН Міхail
Іванавіч, дацэнт, к. ф.-м. н.
(к. ф.-м. н., к. т. н. — 8, асістэн-
таў — 7).

Напрамкі навуковых даследаванняў —
математычнае мадэляванне задач мэ-
ханікі сцэльніх асяроддзяў; метады
даследавання раашэння шматмерных
дыферэнцыяльных ураўненій; ліч-
бавыя метады раашэння алгебраічных
задач.

— дыферэнцыяльных ураўненій:

Заг. кафедры — МІРОНЕНКА
Уладзімір Іванавіч, дацэнт, к. ф.-
м. н. (к. ф.-м. н. — 5, асістэнт —
1).

Напрамкі навуковых даследаванняў —
яканская тэорыя звычайных дыферэн-
цыяльных ураўненій (існаванне і
устойлівасць перыядычных раашэнняў
ОДУ; інтэгральныя разнастайнасці;
агульная тэорыя ОДУ).

— математычных проблем кірава-
ння:

Заг. кафедры — МАКСІМЕЙ Іван
Васілевіч, прафесар, доктар тэхніч-
ных навук.

(д. т. н. — 1, к. ф.-м. н.,
к. т. н. — 7, асістэнтаў — 9 чал.).

ЛАБАРАТОРЫИ: Навукова-да-
следчая лабараторыя сістэмнага пра-
граміравання (НДЛ СП).

(15 навуковых супрацоўнікаў і
інжынер-праграмістаў).

Напрамкі навуковых даследаван-
няў — стварэнне сістэм імітацый-
нага мадэляванне вылічальных ком-
плексаў. Створаны пакет праграм па
адаптацыі, арганізацыі і развіццю

вылічальных цэнтраў калектыўнага
карыстання. Распрацоўка спецыялі-
заваных сістэм аўтаматызацыі ма-
дэлявання складаных інтэлектуаль-
ных сістэм. Электронны радыёэкала-
гічны маніторынг тэрыторыі, якія
падвергліся радыяцыйнаму заражэн-
ню пры аварыі на ЧАЭС (каф. мате-
матычных проблем кіравання, пра-
фесар Максімей I. В.).

Праграмныя прадукты, распраца-
ваныя выкладчыкамі і супрацоўні-
камі, у 1988 годзе ўдастоены зала-
тога і 12-ці срэбрных медалёў
ВДНГ СССР.

— математычнага аналізу:

Заг. кафедры — МУХІН Уладзі-
мір Васілевіч, дацэнт, к. ф. — м. н.
(к. ф. — м. н. — 7, асістэнтаў —
6).

Напрамкі навуковых даследаван-
няў — гарманічны аналіз на паўгру-
пах, тэорыя прыбліжэнняў, эліптыч-
ныя краявыя задачы, методыка да-
вузаскай падрыхтоўкі па математы-
цы. Кожны дацэнт — аўтар дзесяткаў
навуковых прац, апублікованых
як у СССР, так і за мяжамі.

Пры кафедрах алгебры і геамет-
ры, математычных проблем кірава-
ння, вышэйшай математыкі і ды-
ферэнцыяльных ураўненій ёсьць ас-
пірантura. Выпускнікі факультета
паспехова працујуць на навукова-дас-
ледчых інстытутах (НДІ), спецыяль-
ных канструктарскіх бюро (СКБ),
прадпрыемствах, ВНУ, тэхнікумах,
сярэдніх школах, ПТВ Рэспублікі
Беларусь, у іншых рэспубліках і за-
межных краінах. Сёмы год факуль-
тэт вядзе падрыхтоўку спецыялісту
вышэйшай кваліфікацыі для краін
АЗІ, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі.

НА ВУЧОНЫМ САВЕЦЕ

У мінулы чацвер адбылося чаргавае пасяджэнне вучонага савета ўніверсітэта. Першым на парадку яго дня было пытанне «Аб выкананні раашэння вучонага савета «Аб шляхах рэаліза-
цыі Закона БССР аб мовах». З дакладам выступіў прарэктар па завочнаму навучанню М. М. Войнаў. Аб tym, як рэалізуецца
закон на філалагічным і гісторычным факультэтах, пад-
ведамілі іх дэканы У. Д. Еўтухоў і М. І. Старавойтав. Па гэ-
тому ж пытанні выступіў прафесар кафедры беларускай мовы У. В. Аячэнка. Вынік зацікаўленай дыскусіі падвойнёй рэжы-
тар Л. А. Шамятаў.

Затым вучоны савет заслухаў справа засадчу начальніка НДС Г. С. Міцюрыча і навуковых кіраўнікоў тэм аб выніках выка-
нания ў быгучым годзе навуковых заданняў Дзяржаўнай пра-
грамы ліквідацыі ў нашай рэспубліцы вынікаў аварыі на
ЧАЭС.

Вучоны савет аднаголосна падтрымаў вылучэнне вядомых
расійскіх математыкаў Ю. Л. Яршова і В. Д. Мазурава ў са-
праўдныя члены Расійскай Акадэміі Навук.

На інфармацыі загадчыцы аспірантуры Т. А. Скрыгічэн-
ко групе кандыдатаў навук ўніверсітэта дазволена ажыцця-
віць кіраўніцтва па падрыхтоўцы аспірантаў, а дзесяці вышу-
снікам аспірантуры прысвоена кваліфікацыя «Даследчык».

Вучоны савет зацвердзіў вучэбныя планы па спецыяльнас-
цях «Фізіка», Кваліфікацыя — «Фізік. Выкладчык фізікі і
інфарматыкі» і «Фізічная культура», а паведамленнем па
якіх выступілі дэканы фізічнага факультэта і факультэта фі-
зічнай культуры дацэнты І. В. Семчанка і Б. М. Зайцаў.

На пасяджэнні вучонага савета на вакантныя пасады па
конкурсу выбраны прафесарска-выкладчыкі састаў, прыняты
рэкомендациі на прызначэнне вучоных званняў, разгледжаны
некаторыя іншыя пытанні ўніверсітэцкага жыцця.

Есць у нашым горадзе лю-
дзі, якія заслужылі вялікую
павагу і ўдзялініцу гамільчан
за сваю шматгадовую, настом-
ную і самаадданую працу на
наive культуры, народнага ма-
стакства.

Аляксандр Аляксееўч Ры-
бальчанка, народны артыст
Рэспублікі Беларусь, ганаровы
грамадзянін г. Гомеля — адзін
з іх. Шматганны талент гэта-
га чалавека: стваральнік, кі-
раўнік, балетмайстар самадзе-
нага танцевальнага калектыву
Палацы чыгуначніку імя
У. І. Леніна, мастак-пейзажыст,

НА ЗІМОВЫЯ КАНІКУЛЫ

Фарос — Ялта (марш.
рут № 113) на 14 дзён.
Кошт — 387 руб.

Пражыванне ў Фаросе ў
гасцініцы ў нумарах па 3
чал., 7 дзён. У Ялце ў гас-
цініцы па 3 чал. або ў пры-
ватным сектары ў кватэрах
1-й катэгорыі, 7 дзён.
Харчаванне трохразова. Ту-
рыстычны маршрут у горы
на 1 суткі.

Экскурсійнае абслугоўван-
не: Севастопаль геральды; да
зубцоў Ай-Петры; Лас-
стачына гняздо; Байдары;
знаёмства з горадам Ялта
(Ялта гістарычная); Паліна
казак; музей Чэхава; Ліва-
дзійскі палац; Варанцоўскі
палац, парк; Нікіцкі бата-
нічны сад.

Феадосія — Ялта (марш.
№ 114) на 12 дзён. Кошт —
356 руб.

Пражыванне ў Феадосії 5
дзён у гасцініцы па 2-3
чал. У Ялце 7 дзён у пры-
ватным сектары па 3 чал. у
кватэрах 1-й катэгорыі. Хар-
чаванне трохразова. Экс-
курсійнае абслугоўванне:
музей Айвазоўскага; музей
А. Грына; Судак-Генуэзская
крепасць; знаёмства з г. Ял-
та (Ялта гістарычная); Паліна
казак; музей Чэхава; Севасто-
поль геральды (дырама, па-
нарама).

Алушта — Ялта (марш.
112) на 12 дзён. Кошт —
366 руб.

Пражыванне ў Алушце 5
дзён у гасцініцы ў двух-1

ЧАКАЮЦЬ ЦІКАВЫЯ ПАДАРОЖЖЫ

трохмасцовых нумарах з
усімі зручнасцямі (душа-
вая, тэлевізор, телефон, ха-
ладзільник, балкон). У Ялце
— 7 дзён у гасцініцы ў
трохмасцовых нумарах або
у прыватным сектары ў
кватэрах 1-й катэгорыі па
2-3 чал. Харчаванне тро-
разовая.

Планавыя экскурсіі: Ні-
кіцкі бата-нічны сад; Фарос-
Байдары; Паліна казак; да
зубцоў Ай-Петры; Лівадзій-
скі палац; Варанцоўскі пала-
ц, парк; Ластачына гняздо;
музей Чэхава; Севасто-
поль геральды.

Згадаіцеся, калі палову зборнай рэспублікі складаюць гомельскія вольнікі, то можна, бадай, смела гаварыць і аб тамашній моцнай барацьской школе. Пра яе станаўленне і расказваюць уздзелнікі нашага «круглага стала», віноўнікі апошніх (і упэўнены, будучых) перамог добраў і вясёлы чалавек Джангіраў (трэнер Вугара), заслужаны трэнер рэспублікі Вячаслав Анатольевіч Гарло (Сяргей яго вучань), старшы трэнер зборнай Гомельшчыны, дырэктар ДЮСШ ДФСТ прафсаюзай Аляксандар Уладзіміравіч Хатылёў. Віктар Антонавіч Каляда, загадчык кафедры фізвы伉авання Гомельскага ўніверсітэта, старшыня абласной федэрациі вольнай барацьбы, Пётр Паўлавіч Бабік, дырэктар ДЮСШ пры вагонарамонтным заводзе Леанід Міхайлавіч Харкевіч, трэнер прафсаюзнага таварыства.

— Кар.: — Георгій Аруцюновіч, вы чалавек тут быццам бы нікі. Ваш, свежы погляд на сітуацыю?

— Сапраўды, у Гомелі я трох гады. Так атрымалася, што мой вучань па нацыянальнасці азербайджанец, я — армянін. Але ведаем мы адзін аднаго даўно. І калі стала жыць там цяжка, вырашыў уехаць. Мой вучань згадзіўся. Не без цяжкасцей уехалі. Месяц жыў тут у Хачакяні. Потым атрымалі інтэрнат. Тут же, у Гомелі, Вугар выканану нарматыў майстра спорту, потым «міжнародніка». У прынцыпе, усе ступені праішлі тут — ад прызёра сусветнага першынства сярод юніераў да чэмпіёна Еўропы сярод моладаў. Потым былі перамогі на чэмпіянаце краіны-91 і X летнія Спартакіядзе нарадаў СССР. Што абы ім сказаць? Працаўліві хлапец, пачаў займацца барацьбай іркуху больш шасці гадоў назад. Стаяла чэмпіёнам свету, у першую чаргу, дзякуючы свайму працаўству і упраўляемасці. З ім прыемна працаўваць, можна знайсці агульную мову.

— П. Б.: — Дынамаўская школа моцная даўно. І вынікі гэтыя быў на падыходзе, добры, у першую чарту, трэнэрскія налекты. Нагадаем добрым словам Сяргея Хачакяна, які змог з'яднаць людзей, з'явіўся касцяк. Гэта — галоўнае! Вельмі важна, што ў нас ёсьць свой інтэрнат, дзе можна рыхтаваць рэзэрвы. На пасяджэнні абласной Федэрациі шмат гаварылі аб будучым. У маладых трэнераў нашых і размоваў заішла ад душы.

Гэта, паверце, вельмі важна. Можа, не ўсе маладыя яшчэ далі вынік, але ў іх адначасова і моладь расла. Да памагаюць і сумесныя трэніроўкі на дынамаўской базе, куды запрашаліся моцныя спарынг-партнёры. Але важна тое, што знайшлі ў многім такую реч, як узаемаразуменне.

ТРЭБА ТОЛЬКІ ВЫВУЧЫЦЦА ЧАКАЦЬ...

— В. К.: — З юнымі барцамі вольнікамі на Гомельшчыне займаюцца ледзь больш 20-ці чалавек, плюс некалькі пагадаішчыкаў. Не густа, але пахальна тое, што прыкметная аддача. Сёння добрым словам трэба ўспомніць людзей, якія стаялі ли вытокама разынні

— А іншага такога горада, выхаваўшага адразу двух чэмпіёнаў свету, і німа больш на зямлі. Я быў у Варне, асабіста праіграў,

— Георгій Аруцюновіч Джангіраў, трэнер

Гомельскай абласной ПВСМ, задаволены

эффектам, які гэтая заўвага аказала на субъ-

ектам. Сапраўды, парадавалі нас усіх гамільчане Вугар Аруджаў і Сяргей Смаль, стаўшыя нядыўна пераможцамі сусветнага першынства-91 па вольнай барацьбе. Аб спартсменах мы ўжо пісалі, а вось настаўнікі іх як бы за кадрам засталіся.

ШКОЛА ЧЭМПІЁНАЎ

АБО ГЭТА ВАМ НЕ РЫО-ДЭ-ЖАНЕЙРА, А ГОМЕЛЬ

вольнай барацьбы. Гэта Сямён Яўсеевіч Фегельсон і Леў Іосіфавіч Энцін, цяпер нябожчык Фелікс Барысавіч Школьнікай і Анатоль Паўлавіч Трафіменка, затым Сяргей Рыгоравіч Хачакян і Валерый Якаўлевіч Кажамякін. Крыху або апошніх. Валерый Якаўлевіч, як, зрешты, і астайнія спецыялісты, быў фанатыкам барацьбы, можна сказаць, жыў на «дыване». Ён ведаў сакрэты народнай медыцыны, розных адвароў, каш.. Калі ў кагосьцы яхана траўма — звяртаецца да яго. Як сапраўдны высакародны чалавек не адмілюй ні сваім, ні чужым. А. Хачакян?! Гэта прыгожы, як мы гаворым, «дывановы» трэнер. Дарэчы, да прыезду ў Гомель ён выхаваў чэмпіёна Еўропы Багнію. Менавіта Хачакян і Кажамякін сталі ў пачатку 80-х адраджаць славу гомельскай барацьбы 60-х гадоў.

Асабліва хачу адзначыць П. Бабія. Працэнтаў 80 гомельскіх трэнераў, што называюцца, прайшлі праз яго руки. Усім ён аддаў частку сваёй шчодрай душы, добрага сэрца, багатых ведаў. Сам жа, спадзяюся пакуль, не выхаваў барацьбу з сусветным імем, але, да прыкладу, Смаль — яго ўнуک па спартыўнай лініі. А што датычыцца чэмпіёнаў?.. Той жа Джангіраў чакаў поспеху больш дваццаці гадоў. Памятаце слова з вядомай песні «Надзея»?

Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать,
Радости скучные телеграммы...

— А. Х.: — Так, некаторым спедыялістам хочацца пажадаць, цярпення, працаўлюства, таму што падрыхтоўка спартсменаў экстра-класа часта патрабуе намога больш 24 гадзін у суткі, выходаць за рамкі вучэбна-трэніровачных заняткаў. Тым больш, што мы ганарымся тымі двума дзесяткамі гамільчан, якія ўваходзяць у зборнай рэспублікі і краіны. Гэта нашыя «мацёры ваўкі» Канстанцін Аўдзееў, Уладзімір Мацюшэнка, Гар Козыр, болей маладыя (1972 г. нараджэння) «ваўчаняты» Аляксандар Акуліч, Андрэй Барабанаў, Сяргей Турлаў, Андрэй Дзэмчанка, «на падыходзе» два браты Дзэмчанкі — Сяргей і Аляксей (1974 г. н.). Іх равеснік Аляксандар Гузай, які ў мінулым годзе выйграў Саюз і ездзіў на свет па юнахах, дзе, праўда, быў сёмым. Але важна тое, што нашым трэнерам ёсьць з юм працаўваць. Будзем верыць, што і настаўнікі, і іх вучні будуть расці разам.

— П. Б.: — Згодзен з калегай. У Лені Харкевіча, Васі Бычкоўскага, Аляксандра Лісіцы, яго чэцкі Акуліча ёсьць сама аддача. Гэтыя і іншыя перспектывныя трэнеры на праўльным шляху.

— Кар.: — Як гаворыцца, дасканаласці німа межаў. Аб проблемах...

Сапраўды, парадавалі нас усіх гамільчане Вугар Аруджаў і Сяргей Смаль, стаўшыя нядыўна пераможцамі сусветнага першынства-91 па вольнай барацьбе. Аб спартсменах мы ўжо пісалі, а вось настаўнікі іх як бы за кадрам засталіся.

КУБАК

АСАЦЫЯЦЫ—
У СТУДЭНТАЎ ГДУ

У гарадскім спартыўным комплексе трэй дні праходзілі паядынкі за Кубак беларускай студэнцкай асацыяцыі па вольнай барацьбе, у якіх прынялі ўдзел восем мацнейшых каманд ВНУ рэспублікі, што заявявалі гэта права яшчэ вясной бягучага года.

Выдатна на турніры выступілі нашы студэнты, якія перамаглі каманды Горацкай сельгасакадэміі — 9:1, радыётэхнічнага інстытута — 7:3, інстытута фізічнай культуры — 6:4, а ў фінале, у літаральном сэнсе слова, разгромілі каманду Гродзенскага ўніверсітэта — 9:1. Такім чынам, яны ўпершыню заваявалі Кубак студэнцкай асацыяцыі фізічнай культуры і спорту рэспублікі. На трэцім месцы — каманда Беларускага інстытута фізічнай культуры, на наступных — БІЧТ, БІМСГ, БСГА, РТІ і ГДУ-2.

Трэба падкрэсліць, што нашу першую каманду ўзнікалі чэмпіён свету-91, першакурснік факультэта фізічнай культуры Вугар Аруджаў, акрамя яго за каманду выступалі Яўген Кульбакоў, Мікалай Краснаеў, Сяргей Прагоў, Андрэй Барабанаў, Уладзімір Мадюшэнка, Андрэй Дзэмчанка, Сяргей Гайноў (усе — студэнты факультэта фізічнай культуры) і Вячаслав Венцлавовіч з эканомічнага факультэта.

Слоў пахвалы заслугоўваюць трэнеры, якія рыхтавалі каманду да турніру: загадчык кафедры фізічнага выхавання В. А. Каляда, а таксама Аляксандар Хатылёў і Юрый Петухоў.

УГОНАР ВОІНАЎ— ВЫЗВАЛІЦЕЛЯЎ

У парку культуры і адпачынку імія Луначарскага праішоў лёгкаатлетычны прафесійны турнір. Удзельнікі падыходзілі да турніру: загадчык кафедры фізічнай культуры В. А. Каляда, а таксама Аляксандар Мінікіч.

У бегу на 10 км лепши вынік паказаў Сяргей Цалуйка (факультэт фізічнай культуры) — 32.37.00 сек. На 20-кілатметровай дыстанцыі перамог студэнт БІЧТу Аляксандар Мінікіч — 1.01.29.0 сек.

Прыемна адзначыць, што трэцяе прызавое месца на дыстанцыі 20 км заняў выкладчык кафедры фізічнага выхавання Валянцін Ткачоў, які сёлета закончыў БДІФК і быў накіраваны на работу ў наш інстытут.

В. МАРЧАНКА.

Рэдактар У. БАЛОГА.

ГОМЕЛЬСКІ ДЗЯРЖАЙНЫ УНІВЕРСІТЕТ ІМЯ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

АБЯУЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ВАКАНТНЫХ ПАСАД ПА КАФЕДРАХ:

- палітэканоміі — дацэнта;
- оптыкі — дацэнта;
- батанікі і фізіялогіі раслін — дацэнта.

Тэрмін падачы заяў — не пазней 1 месяца з дня апублікацыі паведамлення.

Заяўлы накіроўваць па адрасу: 246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104.

РЭКТАРАТ.

Рэктарат, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, кафедральныя выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты фізічнага факультэта выказаваюць глыбокае спачуванне дацэнту кафедры геаэрогічнай фізікі СТАРЫКАВУ Уладзіміру Мікалаевічу з выпадку напаткайшага яго гора — смерці МАЦІ.

Аб'ём — 1 друк. арк. Тыраж 1500 экз. Заказ 826. Падпісаны да друку ў 14.00.